


ЭНТУЗІАСТЫ

ЧАТЬІРЫ ТЫСЯЧЫ СЛОЎ АД НАСТАЎНІКА

Сяргей ЧЫГРЫН

Такі слоўнік зрабіў бы гонар спецыялізаванаму інстытуту. Але́сь Зайка справіўся з гэтай задачай адзін.



З настаўнікам Алемем Фамічом Зайкам з вёскі Заполле Івацэвіцкага раёна мы сустрэліся ў Слоніме, калі мясцовай друкарні, адкуль ён з радасцю насыў у машыну пачкі са сваёй новай кнігай. «Я звычайна прыязджаю ў Слонім і вандрую па сваім Івацэвіцкім раёне на матацыкле, але сёння папрасіў сваяка, і мы прыехалі па кнігі ў друкарню на машыне», — прызнаўся Але́сь Фаміч.

Калі ўсё пачкі былі пагружаны ў машыну і вырашаны пытанні з друкарняй, Але́сь Фаміч дастаў адну кнігу і паставіў мне на ёй свой першы аўтограф. «Гэта плён

маёй 35-гадовай працы. І цяпер, Сяргей, у мяне столькі гонару за родную мову, што ты не паверыши. І мне так шкада тых, хто не ведае яе...» — радасна сказаў Але́сь Фаміч і падараў мне сваю новую кнігу «Дыялектны слоўнік Косаўшчыны».

Калі я хуценька прабег старонікі вачыма — быў у шоку ад таго, што сабраў і зрабіў гэты вясковы энтузіастр. Такія слоўнікі павінны збіраць і выдаваць цэлья інстытуты, а ён справіўся адзін і выдаў асобнай кніжкай на 270 старонак, што налічваюць каля 4000 слоў, запісаных краязнаўцам. І гэта толькі пра дыялекты Косаўшчыны. А ў планах асобнымі кнігамі Але́сь Фаміч плануе выдаць «Мікратапанімію Івацэвіччыны», «Паселішчы Івацэвіччыны», «Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны», «Прымаўкі і прыказкі Косаўшчыны» і іншыя. Вось каму трэба даваць дзяржаўныя прэміі, ордэны і медалі...

Але́сь Зайка нарадзіўся і жыве ў вёсцы Заполле Івацэвіцкага раёна. У 1966 годзе скончыў Косаўскую сярэднюю школу і паступіў на філалагічны факультэт Брэсцкага педінстытута. Потым вярнуўся ў родную вёску, дзе працаў настаўнікам спачатку філософіі, пасля беларускай мовы і літаратуры. Цяпер у роднай школе кіруе этнографічным музеем.

Многія этнографічныя работы Але́сія Зайкі ўвайшлі ў выдадзеныя кнігі аб Івацэвіцкім раёне, артыкулы па даунім і нядайнім гістарычным мінулым раёна пастаянна друкуюцца ў прэсе, з цікавасцю сустракаюцца чытачамі. Сёлета ў Мінску ён выдаў



Але́сь Зайка

і кнігу прозы «Дым у коміне», куды ўвайшлі лірычныя запісы, мініяцюры і апавяданні. Мастацкая проза Але́сія Зайкі прасякнутая шчырай любою да роднай зямлі, да сваіх землякоў, напоўнена непадробным захапленнем, духоўным багаццем беларускага народа, прыгажосцю свайго краю.

Але́ найбольшым захапленнем Але́сія Зайкі быў і застасенца збор этнографічных і краязнаўчых матэрыялаў. «Любіць мову — значыць ведаць яе, аберагаць, не даваць памерці, не згубіць ніводнага слова», — раз-

важае Але́сь Фаміч. І ён іх збірае, запісвае, вывучае. Гэта ён некалі адстаяў у краязнаўчых колах сапраўдную назуву ўрочышча, дзе нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка, — Марачоўшчына. Бо ўсе выданні пісалі на польскі манер — Мерачоўшчына. А косаўскі краязнавец даказаў, што слова «марачоўшчына» паходзіць ад слова «марочна» — гэта значыць балоцістая мясцовасць.

Чытаючы «Дыялектны слоўнік Косаўшчыны» Але́сія Зайкі, можна знайсці сотні вельмі цікавых, арыгінальных, калі так можна сказаць, «смачных» беларускіх

слоў. Ну чаго каштуе, напрыклад, слова «сухарэбрык». Ці такія слоўы, як «сусло», «пальвік», «клёк», «дзяцеліна», «бэзло», «чарняк», «падбіванка», «навільнік», «крыклія», «званярня» і г.д.

У кнізе знайшла сваё адлюстраванне самая разнастайная па значэнню лексіка: назвы страў, адзення, абутку, назвы прадметаў ужытку, тэрміны рыбалоўства, ткацтва, будаўніцтва, лясной гаспадаркі, батанічная заалагічная лексіка, лексіка медыцыны, ветэрынары і іншя. Усе яны маюць адпаведныя паметы ў слоўніковых артыкулах. Таксама шырокі прадстаўлены назвы дзеянняў, стану, якасці, уласцівасцей і прымет прадметаў.

Пасля кожнага прыкладу ўказваецца населены пункт, у якім запісана слова, яго адміністрацыйная прыналежнасць. А ў канцы слоўніка аўтар прыводзіць звязаныя тэксты, якія яскрава ілюструюць дыялектныя асаблівасці жывой гаворкі Косаўшчыны.

Захапленне Але́сія Зайкі заўсёды падтрымліваў ягоны сябра, зямляк і аднакурснік паэт Але́сь Разанаў. Гэта дзякуючы яго маральнаі і матэрывальнай падтрымцы ўбачыў свет «Дыялектны слоўнік Косаўшчыны».

Калі мы развітваліся калія слонімскай друкарні, Але́сь Фаміч сказаў, што, як хопіць у яго сіл, то будзе працаўца над наступнымі кнігамі. «Траба дбай на збіраць скарбы сваёй зямлі, апрацоўваць іх, выдаваць, і тады ў нас усё будзе як у єўрапейскіх людзей», — усміхнуўся Але́сь Фаміч, сеў у машыну і паехаў у сваё Заполле.